



## РЭЦЭНЗІЙ

Г. М. Малажай. Сучасная беларуская мова. ПЕРЫФРАЗА. Мінск, «Вышэйшая школа», 1980, 95 с.

Вывучэнне перыфрастычных выразў беларускай мовы началося зусім нядаўна. Інцыятарам гэтага выступіла дацэнт Брасцкага педагогічнага інстытута імя А. С. Пушкіна Г. М. Малажай. Дзесяць гадоў таму назад яна выдала кароткі слоўнік «Беларуская перыфраза», у якім растлумачыла і праілюстравала прыкладамі з мастиакіх, публіцыстычных і фальклорных твораў 692 памянёныя на мінатыўныя адзінкі. Слоўнік быў прыхільна сустэрты чытачамі і высока аценены спецыялістамі як каштоўная і арыгінальная лексікаграфічная праца. Розным пытанням беларускіх перыфрастычных намінацый Г. М. Малажай прысвяціла таксама шэраг грунтоўных артыкулаў. І вось перад намі новая кнішка гэтага аўтара аб беларускіх перыфразах. Яна складаецца з прадмовы і трох раздзелаў.

У першым раздзеле (с. 5—26) раскрываецца сутнасць перыфразы як спецыфічнага спосаба намінацыі, разглядаюча сэнсавыя і структурныя зусема адносіны паміж перыфразай і словам, з аднаго боку, фразеалагічным і сінтаксічным падзельным словазлучэннем — з другога, абронтоўваеца правамернасць падзелу перыфраз на індывідуальна-аўтарскія і традыцыйныя, пералічваюча спосабы ўключэння тых і других у мовынны кантэкст. Па вызначэнню Г. М. Малажай, перыфраза — гэта «семантычна непадзельнае словазлучэнне (радзей — сказ), якое ў працэсе маўлення называе прадметы, прыметы, дзеянні і адначасова харектарызуе іх» (с. 10), напрыклад: *зубаты смычок* — серп, *тыя часы, калі кошны быў* пры матчыным падоле — маленства, *прамакаць хусцінкай* вочы — плакаць.

Перыфразы ўжываюцца для найменавання прадметаў, прымет і дзеяній замест слоў у пераважнай большасці спецыяльна з мэтай прыдаць апавяданню вобразнасць. Аднак зредку выкарыстанне іх абумоўлена і тым, што агульнапры-

нятая назва рэаліі гаворачаму наогул невядома або ў момант маўлення забылася. Яскравым прыкладам гэтага можа быць перыфраза, падслуханая Я. Брылём у размове адной вясковай бабулі: *тыя цятрадзеі, дзе ставяць двойкі* — дзённік.

Усе перыфразы па свайму паходжанню з'яўляюцца індывідуальна-аўтарскімі і такім звычайна застаюцца, не становячыся агульнапрынятымі найменнімі. Аднак тыя з індывідуальна-аўтарскіх перыфраз, якія вельмі ўдала і вобразна раскрываюць сутнасць прадмета, прыметы або дзеяння, часам падхопліваюцца іншымі носьбітамі мовы і пераходзяць у разрад традыцыйных. Прывкладам апошніх могуць быць перыфразы *беларускі шоўк* — лён, *другі хлеб* — бульба, *цар пушчы* — зубр і інш. Аўтарства іх, як правіла, ужо забыта. «Традыцыйныя перыфразы, — справядліва адзначае Г. М. Малажай, — займаюць прамежкавае становішча паміж індывідуальнай-аўтарскімі выразамі (адзінкамі маўлення) і фразеалагізмамі (адзінкамі мовы)» (с. 16), з'яўляюча «патэнцыяльнымі фраземамі» (с. 17).

У другім раздзеле кнігі (с. 27—60) даюцца структурная і семантычная харектарыстыкі беларускіх перыфраз. Перыфразы, якія называюцца прадметы або паняцці, семантычна сувадносныя з назоўнікамі. Па структуре яны звычайна з'яўляюцца субстантыўнымі словазлучэннямі тыпу «*прыметнік+назоўнік*» або «*назоўнік+залежны назоўнік*», напрыклад: *зялёны слабра* — лес, *сасковы мёд* — жывіца, *дом шчасця* — камунізм, *кароль грыбоў* — баравік. Гэтыя структурныя мадэлі субстантыўных перыфраз нярэдка ўскладняюцца. Так, у першай з іх апорны кампанент можа паясняцца некалькімі атрыбутыўнымі словамі або нават цэлым даданым азначальнымі сказам, у другой жа могуць быць два апорныя кампаненты, якія паясняюцца адными залежнымі словамі, і некалькі залежных слоў, якія паясняюцца адзін апорны кампанент, акрамя таго, пры апорным і залежным кампанентах могуць быць свае азначальные слова, напрыклад: *жывыя чалавечы струмені* — натоўп, *бура*, *што*

жыцц ёрвала пад камель — вайна, душа і мозг рэвалюцыі, геній усіх народу і часоў — У. І. Ленін, блакітная краса зямлі — азёры, салдаты ляснога фронту — партызаны.

Перыфразы, якія называюць дзеянні, працэсы або стан, семантычна супадносны с дзеясловамі. Тыповая структурная ма-дэль іх — «дзеяслоў+залежны назоўнік»: *лажыць* — пракосы — касіць, *пабраца* — срэбрам — ссівець. Именны кампанент гэтых перыфраз можа ўкладняцца залежным аtryбутным словам або назоўнікам: *падміцаваць* свае занятаішыя сілы — падсілкавацца, *прыпадаць* да мудрасці кніг — чытаць. У дзеяслоўных перыфразах залежны кампанент можа зредку выражанца *іязменнай* часцінай мовы або формай: *заснуну* *навекі* — памерці, *прыесці* *жыць* — нарадзіцца.

Па сэнсавых адносінах састаўных кампанентаў і агульнага значэння назоўнікаў і дзеяслоўныя перыфразы Г. М. Малажай падзяляе на два тыпы — лагічныя і вобразныя. Да лагічных яна адносяцца такія семантыка якіх вынікае з прымых значэнняў састаўных кампанентаў (*пара сівых валасоў* — старасць, *маті яго дзяляцей* — жонка, *выскубваць нітку* — прасці, *убіраць у паміць* — запамінанце), а да вобразных — семантыка якіх вынікае з персанальных (метафорычных, метамічных і інш.) значэнняў састаўных кампанентаў (*жытніе мора* — палетак, *крылаты метал* — алюміній, *горад над Бугам* — Брэст, *друкаваць крок* — ісці, *абвіць вянком спаткання* — абняць, *языком варочаць* — гаварыць.)

Назоўнікаў і дзеяслоўня перыфразы складаюць абсалютную большасць беларускіх апісальных найменніяў. Перыфраз, якія называюць прыметы прадметаў або дзеянняў, г. зи. семантычна супадносны з прыметнікамі і прыслоўямі, у беларускім мове вельмі мала. У кнізе прыводзіцца толькі адзінкаў прыклады іх тыпу *ў рэшаце спіць* — маленькая, *на «уласным транспарце»* — пехатою.

Трэці раздзел кнігі (с. 61—86) прысвечаны стылістычнай харкторыстыцы перыфраз. Паколькі ў аснове перыфрастычных намінацый звычайна ляжаць вобразы, заснаваныя на зрокавых або слыхавых асацыяціях, то гэтыя намінаці з'яўляюцца яркімі выяўленчымі сродкамі, умелае выкарыстанне якіх робіць моўны выклад вельмі наглядным з адначасовым выражэннем ацэнчных адносін да называемых реалій. Ацэнчны харктор перыфраз дазваляе выкарыстоўваць іх, напершыя, для надання моўнаму выкладу ўзнесласці і пастычнасці, а па-другое, для стварэння камічнага эффекту, выражэння гумару, іроніі, а часам сарказму. Перыфразамі карыстаюцца і для эўфемістычнай замены непажаданых у моўным ужытку слоў. Усе гэтыя стылістычныя функцыі перыфрастычных выразаў праанализаваны на прыкладах з мастацкіх і публіцыстычных твораў беларускіх аўтараў.

Кніга Г. М. Малажай «Сучасная беларуская мова. Перыфраз», будучы глыбокай па зместу, напісана даступна і па-

пуплярна. Можна не сумнівацца, што яна зноўдзе дарогу да масавага чытача.

І. К. Германовіч

История русской литературы X—XVII веков. Под ред. Д. С. Лихачева.— М., Просвещение, 1980, 462 с.

Учебное пособие «История русской литературы X—XVII веков» — коллектический труд известных учёных Секретариата древней русской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) АН ССР Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева, Я. С. Лурье, А. М. Панченко и О. В. Творогова, учёных, которым наука о древней русской литературе обязана большими успехами.

Как известно, в распоряжении студентов-филологов имеются хорошие, выдержавшие испытание временем учебники Н. К. Гудзия, В. В. Кускова. Пособие ленинградских учёных открывает новые возможности для изучения сложного и увлекательного учебного курса. Значение его в том, что в книге систематизированы и обобщены все главные достижения современной науки о древнерусской литературе. Это труд цельный, со стройной, от начала до конца выдержанной концепцией. Авторы, уточнив периодизацию, представили древнюю русскую литературу в ее историческом своеобразии как целостную художественную систему, проследили важнейшие эстетические закономерности ее симболового пути — закономерности как отличающие ее от литературы новой, так и сближающие с ней.

В книге ясно показаны классовые основы древней русской литературы, ее связи с русской историей, с потребностями русской жизни, раскрыты высокая гражданская и патриотизм лучших произведений — замечательные качества, определившиеся как плодотворная традиция еще на заре развития русской литературы. Много внимания уделяется важным для эстетического освоения древних литературных памятников теоретическим вопросам («трансплантация», «средневековый историзм», «литературный этикет» и традиционность, развитие и смена жанров и стилей, взаимодействие литературы и фольклора и др.).

Создатели пособия умело учат видеть отдельные произведения в контексте времени и литературного процесса, а также в связи с другими видами искусства. Удачно подобранные О. А. Белобровой иллюстрации дают наглядное представление о высоком уровне архитектуры, живописи, книгописания, а также и о быте древних времен. В книге подчеркнуто, что «Русь X—XIII вв. это еще не Россия, а русские X—XIII вв. — это восточные славяне в целом, предки современных русских, украинцев и белорусов — трех братских народов». И в дальнейшем учёные не упускают ни одного из случаев взаимного литературно-